




CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S

Частка нумар:	CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S
Вытворца / Вытворца:	Schurter
Апісанне Прадукта	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
лісткі:	 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S.pdf
RoHS Статус	 Свінец / Адпавядае RoHS
карабель 3	Ганконг
перасылка Шлях	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ЗАПЫТ ЦЭН

Малюнак можа быць прадстаўленне. См спецыфікацыі дэталю прадукту.













характарыстыкі CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S

ЧАСТКА НУМАР	CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S
ВЫТВОРЦА	Schurter
АПІСАННЕ	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Свінец / Адпавядае RoHS
СПЕЦЫФІКАЦЫЯ	 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S.pdf
НАМІНАЛЬНАЯ НАПРУГА - DC	60V
НАМІНАЛЬНАЯ НАПРУГА - AC	42V
ТЫП	Capacitive, Illuminated
ТЫП ВЫСНОЎ	Wire Leads
ФУНКЦЫЯ ПЕРАМЫКАЧА	Off-Mom
СЕРЫЯ	CPS
ПАНЭЛЬ КУЛАЧКОВЫЕ ПАМЕРЫ	Circular - 22.10mm Dia
ЎПАКОЎКА	Bulk
ПРАЦОЎНАЯ ТЭМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТЫП ЎСТАНОЎКІ	Panel Mount, Front
ВІЛЬГАЦЬ УЗРОВЕНЬ АДЧУВАЛЬНАСЦІ (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНІЧНЫ ТЭРМІН СЛУЖБЫ	-
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
СТУПЕНЬ АБАРОНЫ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
АСВЯТЛЕННЕ НАПРУГА (НАМІНАЛЬНАЯ)	5 ~ 28 VDC
АСВЯТЛЕННЕ ТЫП, КОЛЕР	LED, Blue/White
АСАБЛІВАСЦІ	Ceramic Actuator, Finger Guide, O Symbol
ЭЛЕКТРЫЧНАЯ ЖЫЦЦЁ	-
ПАДРАБЯЗНАЕ АПІСАННЕ	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
НАМІНАЛ ТОКУ	100mA (AC/DC)
КОЛЕР - ПРЫВАД / САР	Clear (White Filter/Diffuser)
СХЕМА	SPST-NO
ТЫП ПРЫВАДА	Round, Button, Flush

Якія адносяцца тэгі

Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Дыстрыб'ютар CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Пастаўшчык CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S
Кошт CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Фотаздымкі CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Выява CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S
CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S PDF-ліст	Загрузіце ліст дадзеных CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Ліст дадзеных CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S
Запас CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Купіце CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Купіце Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S
Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Пастаўшчык Schurter	Дыстрыб'ютар Schurter
Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Schurter Inc. CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	

Спадарожныя тавары

 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1010-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ	 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1018-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ
 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1021-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ	 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1016-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ
 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1017-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ	 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1014-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ
 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1020-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ	 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1011-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ
 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1009-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ	 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1013-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ
 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ	 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1019-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V у запасе: Out stock RFQ